

радавая беларусь

№3(12) 10 ліпеня 2000 г. Заснавана 1 лютага 1920 г. Адноўлена 26 студзеня 1999 г. 2(16) год выданьня.



ВІЛЬНЯ. СТАЛІЦА КРАІНЫ. ЗАМАК

НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ – ГЭТА...

НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ – ГЭТА КАЛІ АД НАРАДЖЭННЯ ДА СКОНУ ПАЧУВАЕССЯ СВАІМ ЧАЛАВЕКАМ НА СВАЁЙ ЗЯМЛІ

Незалежнасъць – гэта калі ты зьявішся на съвет у радзільні, дзе няма самых стэрильных на зямлі савецкіх прусакоў, затое ёсьць аднаразовыя шпрыцы й пляюшкі.

Незалежнасъць – гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спакойна выпіша яму гэты дакумент, а ня выцягне з стала "Справочник личных имён народов СССР" і ня будзе, махаючы ім, гісторычна тлумачыць твайму бацьку, што ён можа без праблем назваць сына Файзулу і нават Мамаем, а вось Рыгорам – ня можа, бо такога імя праста не існуе ў прыродзе (а существует нормальное человеческое имя Григорий).

Незалежнасъць – гэта калі ты пойдзеш у школу і цябе будуць вучыць у тваёй мове (ад дзяўчынку Гражынку, якая табе падабалася ў дзіцячым садзе, – у ейнай мове, а твайго суседа хлопчыка Мішу, тату якога завуць Ісакам, – у ягонай, а другога твайго суседа хлопчыка Алёшу, бацькі якога прыехалі сюды, бо ў іхным горадзе на Волзе, каб купіць малому малака, трэба займаць чаргу а пятай гадзіні раніцы, – у ягонай). Цябе будуць вучыць у тваёй мове, і дзеля гэтага твайм тату і маме ня трэба будзе ўсё лета зьбираць па кватэрах заявы бацькоў, якія ня тое, каб не хацелі вучыць сваіх дзяцей так, як твае тата й мама, а праста ніколі пра гэта ня думалі, бо выраслы пры інтэрнацыяналізме. І гэтыя заявы ня трэба будзе губляць тро разы дырэктору й два – сакратарцы, і ў першы верасьнёвы дзень ты не пачуеш на ўрачыстай лінейцы, што "год от года хорошеет материально-техническая база нашей школы", а прыйшоўшы ў сваю клясу, не даведаёшся, што дзякуючы няухільнаму клопату партыі і ўраду, у вас на ўсю клясу толькі адзін лемантар і дзіве "матэматык" ў роднай мове.

Незалежнасъць – гэта калі твая дружына ня будзе змагацца за права націў імя Паўліка Марозава і Аляксандра Мясянікова, бо ўсе вы цудоўна ведае-

Уладзімер АРЛОЎ



МЕНСК. СТАЛІЦА РЭСПУБЛІКІ. ДОМ УРАДУ

це, як любіць свайго татку Паўлік і як любіць беларусаў Мясянікову.

Незалежнасъць – гэта калі ты будзеш студэнтам і на лекцыі з вышэйшай матэматыкі твой смуглівы раўнападынак з Мадагаскару, які вучыцца за гроши свае, а не твае краіны, нахінецца да цябе запытае, што значыць слова "імавернасъць", і ты па-француску растлумачыш яму.

Незалежнасъць – гэта калі ты будзеш служыць у войску не далей за памежныя горад ці вёску твае зямлі, затое табе ніколі не загадаюць фарбаваць траву й прыбраць тэрыторыю "вот отсюда и до обеда". У нядзелю ты зможаш прыехаць да бацькоў ці да свае дзяўчыны, затое ніхто не назаве цябе "бульбашком", а твайго сябра – "чорножопым" за тое, што вы думаеце й гаворыце ў съне па-свойму, і выдатнікі баявога й палітычнага рыхтавання ня будуць у працэсе гэтага рыхтавання рабіць табе "велосипед", і табе ніколі не загадаюць вастрыць сапэроную рыдліёку, каб акапацца ў Баку ці ў Тбілісі.

Незалежнасъць – гэта калі твая дзяўчына кажа, што хоча на выходныя ў Вену, і ты з чыстым сумленнем абяцаеш ёй, што ў суботу вы вып'яце кавы насупраць палацу Шонброн, і ведаеш, што перад вашаю вандроўкаю ніхто ня

будзе высывяціць у цябе, ці быў ты ў дзяцінстве жыдом, а таксама, ці быў ты раней за мяжою і калі вярнуўся адтуль, дык зь якою мэтай.

Незалежнасъць – гэта калі на Дзяды, у Дзень памяці продкаў, ты ідзеш на могілкі і ведаеш, што паставіш там съвечку й пакладзеш кветкі, а ня становіш дзельнікам выпрабавання балёнчыкаў з наровова-паралітычным газам ці новае мадэлі гумовага друшка.

Незалежнасъць – гэта калі твой сын прынёс з школы пяцёрку з гісторыі, і ты хваліш яго за гэтую пяцёрку, бо ведаеш, што ён атрымаў яе не з того прадмету, дзе вучаць пра Лядове пабоіща і перамогу калектывізацыі, а з таго, дзе вучаць пра Грунвальдскую бітву, што ўратавала твой народ ад сымерці, і кожуць праўду пра юладу, што расстраляла твайго дзеда й задушыла голадам тваю бабулю.

Незалежнасъць – гэта калі да цябе завітае съявак з Нью-Ёрку, і ты вып'еш зь ім добрую чарку вішнёўкі, і пасыпш ветлівым дзядзькамі ў цывільным не запрапануюць табе падрабязна напісаць, дзе й што вы пілі й како пры гэтым ляялі.

Незалежнасъць – гэта калі ты пазбаўлены магчымасці пачуць, як твой прэзыдэнт вучыць з экрану суайчын-

нікаў: "Хто как хаціт, той так і гаварыт", бо твой прэзыдэнт – чалавек пісьменны і хоць адну мову ўсё ж ведае.

Незалежнасъць – гэта калі з талеперадач і газэт раптам зынкаюць лісты нястомна-таямнічых взтаранаў і вусьцішныя паведамленні пра нацыяналістаў і экстрамістаў з народных франтоў, якія нават учачы ня съляць, а распальваюць міжтобю, Алёшам і Мішам, тату якога звалі Ісакам, а таксама Гражынаю, якая даўно ўжо твая жонка, міжнацыянальную варожасъць, каб учыніць сярод вас крызвавую разнину й пусыць пад адхон цянгік перабудовы.

Незалежнасъць – гэта калі ніхто ня страшыць цябе, што твой народ ня зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо ня мае сваіх баксытаў ці алмазаў, і ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў галіндцаў ці бэльгіцаў, якія ня маюць ані баксытаў, ані алмазаў, ані нават старэйшага брата.

Незалежнасъць – гэта калі велізарныя аўтрафуры з надпісам "Центровоз" (ці бачыў ты хоць раз гэткія фуры, дзе было б напісаны "Центровоз"?) падрулююць не да чужых, а да нашых крам.

Незалежнасъць – гэта калі раптам высыветліца, што разумныя людзі ёсьць і ў нас, і калі – крый Божа! – выбухне завод ці прычыніца якое іншае ліха, ня трэба будзе чакаць, пакуль прыедзе камісія з маскоўскіх разумнікаў.

Незалежнасъць – гэта калі на Божай пасыцелі ведаеш, што пасылья таго, як ты памяняеш гэты съвет на лепшы, на месцы царквы ці касьцёла, дзе цябе хрысьцілі і дзе ты вянчаўся, ня выхапаюць сажалку з брудным лебедзем і не пабудуюць басейн імя XVIII зьезду КПСС, а могілкі, дзе будуць спачываць твае косьці, не зьнясуть і не ператворяць у закіданы пустыні пляшкі парк культуры і адпачынку імя таварыша Гарбачова або імя таварыша Лігачова.

Незалежнасъць – гэта... Незалежнасъць – гэта калі ад нараджэння да скону пачуваеся сваім чалавекам на сваёй зямлі.

Я веру, што калі-небудзь так будзе. Бо іначай праста ня варта жыць.

МАЛАДЫ ФРОНТ БЕЗЬ ПЕРАМЕН

ПРАЗОРЫ АРГАНІЗАЦЫІ НА БУДУЧЫЮ ДАЛЁКА НЕ ВЯСЁЛКАВЫЯ

Ад самога пачатку Сойм стаўся арэнаю выпрабаваньня брудных палітычных тэхналёгій. Чаго варта хадзяць б пісулька "Пяць прычын, чаму я галасаваць за Севярынца", што раздавалася дэлегатам разам з маладафронтайскім "Весьнікам" ды была падпісана нейкую Ганную, што аказалася трынажаціяцігадоваю дзяўчынкаю, якая нават ня мела права быць дэлегаткаю. У гэтай найцікавейшай паперцы "праудзіва" распісваліся даброты Паўла Севярынца, зь якім і пагаварыць прыемна, і думкі свае ён нікому не навязвае, дый наагул, у адризьнені ад Аляксея Шыдлоўскага, чалавек вельмі добры. Усю першую палову працы Сойму, да перапынку, вялося актыўнае лабіянданье й агітация. Галасы купляліся, перацягваліся, абменьваліся, галоўным спосабам торгу былі дамовы кшталту: "Вы галасуеце за нашага кандыдата, мы – за вашага". Прасторы для махінаций на Сойме ставала. Варта хадзяць прасачыць звалюць дэлегацкіх мандатаў ад зъезду да зъезду: калі першы мандат (на Устаноўчы Сойм) – добра надрукаваны, зь імем і прозвішчам дэлегата, пячатка на адваротным баку ды подпісам выдаўцы, мандат на II Сойм – толькі з пазначэннем асобы дэлегата, дык мандат на апошніе зборышча Маладога фронту – адно кавалак паперы з словам "дэлегат" без анікіх адзнак. Паперкі тыя раздаваліся не заўжды дэлегатам сапраўдным, да таго ж, лішнія гэтак і не былі зыншчаны.

Адкрытае сутыкненіе праціўных бакоў пачалося па перапынку з пачаткам праграмнае часткі Сойму. Пропанаваны Статут арганізацыі зацвердзілі практична без істотных папраў. Надалей старшыня Маладога фронту Павал Севярынец і апазыцыйны блёк рэпрэзентавалі дэлегатам свае варыянты праграмы разьвіцьця арганізацыі. "Малады фронт перамен" Паўла Севярынца стаўся тыповым узорам паноўнае ў Маладым фронце дэмагогіі й папулізму. На ўсіх ягоных старонках можна ўбачыць фанабэрystae выхваленіе сваімі "поспехамі", "гітлерайскія" пляны на будучыню й пасулы ўсім пласцом моладзі, але ні намёка на тое, як і што канкрэтна трэба рабіць. Праціўнікі Севярынца выставілі ў адказ "Канцепцыю разьвіцьця Ма-



Рычард ГУМЭЛЬ

1 ліпеня, па доўгім рыхтаваньні, адбыўся III Сойм моладзевай арганізацыі Беларускага народнага фронту "Адраджэнне" – Маладога фронту. Гэтая імпрэза сталася ня толькі этапнаю прыступкаю ў гісторыі арганізацыі, але й была апагеем спрэчак, пярэчаньняў і паддываннага змаганьня, што з рознай інтэнсіўнасцю віруюць у Маладым фронце ня першы год. Дэлегаты на III Сойм абіраліся паводле меншых квот у параўнаньні з папярэднім, а таму значна зменшылася іхная колькасць, затое павялічылася адказнасць. Малады фронт падышоў да Сойму ў жорсткім процістаянні старшыні Паўла Севярынца і апазыцыйнага блёку Аляксея Шыдлоўскага, Аляксея Янукевіча, Андрэя Пятрова, Уладзімера Лабковіча ды інш. Зъезд мусіў стацца момантам ісьціны й развязаць, які з гэтых бакоў пераважыць.



ладога фронту", рэч грунтоўную, што заклікала да арганізацыі працы на прафесійнай аснове, давала больш канкрэтных абязаньняў, ды вось... Як пачалі прамаўляць у падтрыманні свае "Канцепцыі... "апазыцыянэры", гэтак сталася ясна прыйдуць да ўлады гэтых "праціўнікі" адзінае генэральнае лініі Паўла Севярынца, і палітуць галовы направа й напева, пакуль не ператворыцца Малады фронт у элітны клуб "белых каўнерыкав" ... Нездарма і ў іхнай "Нашай ідзялёнкі" ясна сказана: Малады фронт – арганізацыя кансерватараў. А таму, хто не кансерватар – тыя "мусіць выходзіць з Маладога фронту й ствараць свае арганізацыі". Дэлегаты адзагавалі адпаведна, і праграма Севярынца прайшла пераважнаю бальшынёю галасоў.

У выбарах на пасаду старшыні была ўведзена навіна: таемнае галасаваньне. У выніку за Паўла Севярынца прагаласавала 116 дэлегатаў, за Аляксея Шыдлоўскага – 45, а 15 дэлегатаў – супраць абодвух. Апошніх магло быць і болей пры большай дэмакратычнасці паджаньня Сойму, але простая дэлегаты ня мелі нават шанцу хадзяць на парухвілінную прамову.

Супакоены сваім пераабраннем Севярынец "сеў на каня" і пропанаваў праціўнікам... адно на месціцкае крэсла. Тыя, справядліва расцаніўшы гэта як кінутую ім костку, сталі адзін па адным заяўляць пра свой выход з арганізацыі.

Малады фронт ідзе да развалу, што відаць нават з галасаваньня на пасаду старшыні: дэлегаты падзяліліся на тых, хто Севярынца ня любіць, але галасаваў за яго праць нянявісьць да героя-графітніка ды тых, хто абодвух сям-там відаў. З арганізацыі сышлі людзі, якія займаліся канкрэтнаю спраўю, а не гаварыльняю, і замяніць іх няма каму. Севярынцу адкрыўся карт-блінш на далейшае ўсталяваньне сваёй адзінай думкі ў якасці аксіёманай і ператварэнні Маладога фронту ў рэлігійную секту. Заставацца спадзяваньне, што людзі, ня згодныя зь ягонаю палітыкаю, нягледзячы на вынікі Сойму здолеюць сабрацца ў кулак, каб процістаяць палупісцаму аўтарытарызму а la Лукашэнка старшыні Маладога фронту.



Тацяна Процька

Паводле інфармацыі, атрыманай зь беларускага прадстаўніцтва аднай зь міжнародных арганізацый, стала вядома, што гэтая самая арганізацыя дала Беларускаму гэльсінскаму камітэту вялікі грант на ладжаньне адукацыйных сэмінараў з мэтаю рыхтаванья назіральнікаў на парламэнцкія выбары. Назіральнікі, навучаныя паводле гэтых праграм, маюць кантроліруваць хаду галасаваньня й фіксаваць парушэнні заканадаўства ў часе выбарчае кампаніі, а пасля на падставе сабраных разам звестак даць сваю ацэнку выбарам – наколькі яны былі дэмакратичныя, і ці можа абраны парламент быць прызнаным агульнасветнай супольнасцю легітымным. Легітымнасць ці нелегітымнасць парламенту вызначаецца паводле колькасці ўчастнікаў фальсифікацый, што адразу звязуецца з тым, што спробы рэжыму забяспечыць сабе прызнаньне ў цывілізаваным свеце. Менавіта адсутнасць у краіне незалежнае заканадаўчае ўлады стварае праблемы для недэмакратичнага рэжыму. Развязаньне гэтых праблем расчыняе заходнюю "браму неуміручаесці" перад прамаскоўскімі краініцтвам Беларусі. Натуральная, што толькі ў разе запаўнення другога "палаты прадстаўнікоў" патребнымі ўзвядзкава ляяльнымі людзьмі. Цяперашніе выбарчае заканадаўства стварае шмат нязручнасцей і пасцак перад кандыдатамі ад "апазыцыі". Менавіта гэта дае падставу сумневацца, што новы парламент, у якім будзе апанэнтаў рэжыму, будзе прызнаны ў міжнародных арганізацыях. Адылі нават гэткая малая верагоднасць легітымізацыі "палаты" і ўсе палітычнае систэмы, усталіванай у краіне па лістападзе 1996 году, палохает "апазыцыю".

Праграма рыхтаваньня назіральнікаў на парламэнцкія выбары можа падвойшыць статус "назіральнікаў без актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці краіны" ўсім сяблам і пілэрам галоў-

КАНЕЦ ІЛЮЗІЙ

Вінцэнты ПЯТРОЎСКІ

Канфлікт між Тацянай Процькай, старшынёй Беларускага гэльсінскага камітэту, і вядомымі ў краіне грамадзкімі ды культурніцкімі дзеячамі, сябрамі БГК, стаўся выяўным пацверджаньнем таго, што і ў ціхім балоце чэрці водзяцца. Зь няўсямных паведамленьняў "незалежнае" прэзы, залежнай ад спакусы лепш недагаварыць, як скажаць лішніе пра апанэнтаў рэжыму, вынікае, што Тацяна Процька "пракалолася" на супрацоўніцтве зь нелегітимнаю ўладаю, што "заягнула" старшыню БГК у "дышлёт". Маўляю, някемлівая і, магчыма, "прадажная" сп-ні Процькі занадта далёка зайдла ў сваёй самастойнасці, перамаўляючыся пра нешта з рэжымам без дазволу дэмакратычных партый. Паводле словаў самае сп-ні Процькі, у "дышлёту" яна ўдзелу ня мела, і БГК выйшаў з генага спектаклю адразу ж па падзеях 25 сакавіка.

ных дэмакратычных партый. Як гэтак магчыма? Можа здарыцца цуд – і нешта ў лесе здохне, а дакладней, заходня палітыкі могуць зъмяніць сваё стаўленне да афіцыйнага Менску і прызнаць абраны ўвосень парламент. Вядома, калі ня будзе фальсифікацый. З увагі на няўдзел "апазыцыі" ў выбарах, рэжым атрымае дадатковы козыр. Навошта даваць падставы для абвінавачваньня ў "недэмакратычнасці", калі ўсё адно апанэнты байкатаваць выбарчы працэс, а значыцца "законна" можна паставіць выбарчу кампанію на самацёк – хай ўсё выглядае спектаклем, дзе шмат кандыдатаў і праграм, сярод якіх насамрэч няма рэальных апанэнтаў і проста непрыемных абліччаў. Амаль нерэальная гучыць, але гэта ня значыць, што зусім непраўдзіва. Менавіта гэты момент найбольш турбуе дэмакратаў – а што, як...

Тацяна Процька стала ахвярай баязлівасці. Ейны праект, ідучы пад шыльдай незалежнага Гэльсінскага камітэту стаўся закладнікам "апазыцыі". Гэтаксама як працэс перамоў-

стайся закладнікам улад. Кожны з процілеглых бакоў беларускага палітычнага фронту паставіў кропку.

Хто каго "заклаў", высьветліць даволі праста. "Апошнім часам нас бянтэжаць небясьпечныя тэнденцыі ў працы краініцы БГК, што выходзяць за межы мандату, дадзенага ёй на грамадскую дзеянасць. [...] Старшыня БГК прыпускае недараўальныя памылкі, [...] краінік БГК не падпарадкоўваецца волі тых, хто даверыў ёй дужа адказную пасаду. Тому мы рашуча выказываем недавер старшыні БГК сп-ні Процькы і афіцыйна заяўляем пра спыненне свайго сяброўства ў БГК да сходу яе з пасады старшыні БГК", – гаворыцца ў заяве, падпісанай Васілем Быкаўым, Рыгорам Барадуліным, Юрым Хадыкам, Барысам Звоскавым, Аляксандрам Патупам, Лявонам Барщэўскім, Уладзімерам Арловым, Анатолем Грыцкевічам, Аляксандрам Мілінкевічам, Жаннай Ліцвіной, Уладзімерам Халіпам, Юрым Хашчавацкім, Валянцінам Тарасам і Карлясам Шерманам. Тацяну Процьку падтрымлівае ейны намесьнік, вядомы адвакат Гары



Уладзімер Арлоў

Паганяйла, які слушна зацеміў, што людзі, якія выступаюць супраць цяпрашняе старшыні, самі не займаюцца дзеянасцю, звязанай з абаронай правої чалавека. Бальшыня падпісантаў гэтая заявы – дзеячы культуры, толькі некаторыя з іх бяруць актыўны ўдзел у грамадzkім і палітычным жыцці. Відавочна, што гэтая людзі былі няправильна пінфармаваныя пра рэальный стан рэчаў у БГК. Але галоўнае ня як прагласавалі, а як падлічылі, як съцвярджаў Сталін. Гэта тое самае – галоўнае, ня як ёсьць, а як выглядае. На нашу думку інцыдарамі выпраўлення "на пэнсю" занадта самастойнае краінікі БГК былі краінікі арганізацый, што ўваходзяць у Каардынацыйную раду дэмакратычных партый. Ускосна на гэта паказвае съведчанье сябры Рады БГК Аляксандра Патупы, які недвусэнсіона выказаўся: "Прысутнасць у выбарчых камісіях гэтых уплывовых арганізацый, як БГК, вядзе да інстытуцыйнай легітымізацыі выбараў. Іншы складнік – ўдзел у выбарах аপазыцыйных партый. Як толькі абедзяве рэчы адбываюцца – АБСЭ дасылае назіральнікаў і робіць утвораны парламент легітымным". Finita la comedia, як кажуць.



ПАДЗЯКА

РЭДАКЦЫЯ

Вялікі дзякую аднаму з заснавальнікаў «Радавае Беларусі», старшыні гомельскага моладзевага цэнтра «Гарт» Алеся Карніенку, без спрыяньня які дапамог якога гэтых нумар газеты ніколі не пабачыў бы сьвету. За вялікі ўнёсак сп. Алеся Карніенкі як вялікага грамадзяніна й патрыёта свае Бацькаўшчыны ў працэс станаўлення грамадзянскае супольнасці і ўтрывалення дэмакратычных вартасцяў у Беларусі працоўныя калектывы газеты «Радавая Беларусь» вылучыў яго сваім дзлегатам на Усебеларускі з'езд за незалежнасць.



БЕЛАРУСКІЯ НАЦЫЯНАЛ-ДЭМАКРАТЫ НА СЛУЖБЕ ІМПЭРЫЯЛІЗМУ

Працоўным БССР добра вядома "каштоўная дзейнасць" беларускіх нацыянал-дэмакратоў. Напомнім, што калі нямецкае войска займала Савецкую Беларусь, нацыянал-дэмакраты съпяшаюцца "бить челом" кайзру Вільгельму і пасылаюць яму тэлеграму з віншаваньнямі, як "царю овободителю" ад чырвонага імпэрыялізму (?!). Напомнім, што прыблізна на шосты дзень белапольскай акупацыі беларускія нацыяналісты вітаюць Пілсудзкага і яго "слáунэе войска", якое пазбавіла Беларусь ад маскоўскіх бальшавікоў. Напомнім, што адэсі Беларускі нацыянальны цэнтр дасылае французскому генералу Бэртэле, галоўнакамандуючаму саюзнымі арміямі імпэрыялістичных драпежнікаў на поўдні Рэсеi, ліст, у якім віншуетца генерал і выказваеца надзея на хуткае вызваленне Беларусі "ад гвалту бальшавікоў" пры дапамозе імпэрыялістаў.

Можна было-б павялічыць гэтую напамінаньні. Але з сказанага до-сіць, каб пераканацца ў тым, што беларускія нацыянал-дэмакратычныя элемэнты ўжо з часоў Каstryчнікавай Рэвалюцыі перайшлі на службу міжнароднаму імпэрыялізму.

Дзеля чаго нацыянал-дэмакраты лізлі боты сусветным інтэрвэнтам? Дзеля чаго нацыянал-дэмакраты віншавалі Вільгельма, Пілсудзкага і генерала Бэртэле?

Пры ўсялякіх магчымых палітычных камбінацыях нацыянал-дэмакраты імкнуліся да нацыянальна-буржуазнай аўтаноміі. У адным выпадку, пры актыўнай дапамозе капіталістичных інтэрвэнтаў, шляхам "крайавой аўтаноміі Беларусі" ў межах адзінай непадзельнай Рэсеi. У другім выпадку, карыстаючыся дапамогай нямецкага імпэрыялізму, стваралі рады і ўрады, спадзяючыся на самастойнае вырашэнне лесу Беларусі. У трэцім выпадку марылі аб утварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі пад "высокай рукой" маладога польскага імпэрыялізму. Пры нямецкіх акупантах беларускія нацыянал-дэмакраты жадаюць "культуры і цывілізацыі", віншуюць Вільгельма кайзера і спадзяюцца, што пры дапамозе нямецкага імпэрыялізму можна будзе "вызваліць" Беларусь ад бальшавікоў і ўтварыць БНР. Пры польскіх акупантах захапленне Пілсудзкім даходзіць да таго, што беларускія нацыянал-дэмакраты не задавольняюцца акупаций Меншчыны. Яны просяць Пілсудзкага выратаваць ад "маскоўскага імпэриялізму" Віцебшчыну, Магілёўшчыну і Смаленск. Вітаючы Пілсудзкага, яны заяўляюць, што "плачуть яшчэ маткі ў Віцебску, стогнучы людзі

ГАРУНОВІЧ

«САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» № 159 (2947) 10 ліпеня 1930 г.

Сёньня працоўныя съяткуюць дзесяцігодзьдзе вызвалення БССР ад белапольскіх акупантатаў. Аглядочы шлях барацьбы за Савецкую Беларусь, нельга абыйсьці міма контр-рэвалюцыйнай ролі беларускіх нацыяналістычных, нацыянал-дэмакратычных элемэнтаў і груповак, якую яны адыгрывалі ў часы нямецкай і белапольскай акупацыі і адыгрываюць цяпер у пэрыяд шпаркага, нябачнага росту сацыялізму.



Нацыянал-дэмакрат на службе...

у Магілёве, маўчыць безабаронны хайтурны голас абімшэлых званіц Смаленску".

Пілсудзкі абяцае "даць магчымасць развязаць унутраныя нацыянальныя і рэлігійныя справы так, як самі пажадаеце, без якога-небудзь гвалту, або націску з боку Польшчы". Нацыянал-дэмакраты за гэтую абяцанку дапамагаюць змагацца супроты Чырвонай арміі, дапамагаюць душыць рэвалюцыйны рух на акупаванай тэрыторыі.

Ужо ў часы Каstryчнікавай Рэвалюцыі розныя нацыяналістычныя і дробна-буржуазныя партыі пацярпелі паражэнні. Яны страцілі ўплыў на масы працоўных, якія ішлі за камуністычнай партыяй, бо толькі камуністычнай партыі дамагалася сацыяльнага і нацыянальнага вызвалення. Толькі лёзунгі партыі згуртоўвалі працоўных вакол барацьбы за дыктатуру пралетарыяту, за савецкую ўладу.

Праграмы і справы беларускіх нацыяналістычных і дробна-буржуазных партыі не вырашалі аніводнага каўнага пытання сацыяльнага і нацыянальнага вызвалення. Таму гэтая партыя страцілі ўсялякі аванс у масах.

Удзень съяткаваньня дзесяцігодзьдзе вызваленія БССР трэба падкрэсліць, што дзякуючы бязылітаснай

барацьбе з нацыяналістамі, з нацыянал-дэмакратамі, з рознымі дробна-буржуазнымі партыямі, пралетарыят пад кірунцем кампартыі здолеў перамагчы ўсе цяжкія перашкоды на шляху барацьбы за БССР.

За часы мірнага сацыялістычнага будаўніцтва працоўныя БССР дасягнулі вялічэзных посьпехаў на фронце эканомікі і культуры. Будуючы пралетарскую беларускую культуру ва ўмовах рашчай бойкі сацыялізму з капіталізмам, партыя выкрыла другую лінію, другую варожую пралетарыяту канцепцыю поглядаў на характар нашага эканамічнага і культурнага разьвіцця. Прадстаўнікамі, ідзолёгамі гэтай другой варожай нам лініі зьяўляюцца беларускія нацыянал-дэмакраты.

Што такое нацыянал-дэмакратызм наогул?

Гэта буржуазная, антысавецкая плыння, якая абараняе тэорыю "самабытнасць", тэорыю бясклясавасці беларускага народу, тэорыя буржуазнага нарадаўладзтва, якая адлюстроўвае ідэолёгію кулака. Нацыянал-дэмакратызм зьяўляецца агентурай, супрацоўнікам беларускага нацыянал-фашызму, польскага фашызму, а значыць і сусветнага імпэриялізму.

Нацыянал-дэмакраты і нацыянал-фашысты вядуць сваю падрыўную

работу ў мэтах стварэння БНР. Значыць нацыянал-дэмакратызм "возводзіцца в степень самастойтальнай буржуазнай государственности".

Ідэя БНР – ідэя "равнения" на прадавая заходне-эўрапейскія дзяржавы, ідэя самастойнай буржуазнай дзяржавы – чырвонай істужка праходзіць праз уесь пэрыяд існаваньня нацыянал-дэмакратызму яшчэ з часоў "Нашай Нівы".

Гэтая ідэя ў нашых умовах кладзецца беларускімі нацыянал-дэмакратамі ў аснову сваёй дзейнасці, яна цягне назад да капіталізму, яна накірована супроты дыктатуры пралетарыяту за самастойную беларускую народную рэспубліку – г.зн. за капіталістычную рэстаўрацыю. Магчыма ў трудную часіну існаваньня БССР вядомыя колы нацыянал-дэмакрататаў наперад, авансам размяркоўвалі сваю ролі па кіраванню будучай БНР аж да паслоў у буржуазных дзяржавах. Вопыт "Саюзу Вызваленія Украіны" паказвае, што украінскія нацыяналісты перш за ўсё прызначылі сябе міністрамі будучай буржуазнай дзяржавы і ўзяліся за контр-рэвалюцыйную працу.

У гэтай сувязі зусім у новым асвятылены прадстаўляеца контр-рэвалюцыйная роля беларускіх нацыянал-дэмакрататаў. Нацыянал-дэмакраты моцна пераходзяць на службу імпэриялізму. Нельга ня бачыць гэтай змычкі паміж нацыянал-дэмакратамі і імпэриялізмам.

Канечная мэта нацыянал-дэмакрататаў – БНР. Каму патрэбна БНР? Чия рука кіре ідзяй капіталістычнай рэстаўрацыі? Толькі рука ўнутранай контр-рэвалюцыі ў выглядзе капіталістычных элемэнтаў і рука замежнага імпэриялізму, бо БНР мяркуеца пад высокай рукой польскага, а значыць і міжнароднага імпэриялізму.

Такім чынам, біць па кулаку, біць па капіталістычных элемэнтах – гэта азначае біць па беларускому нацыянал-дэмакратызму. Біць па кулаку і беларускому нацыянал-дэмакратызму – гэта азначае біць па магчымасці капіталістычнай рэстаўрацыі, біць па польскому фашызму ды міжнароднагу імпэриялізму.

Такая ў кароткіх рысах гісторыя контр-рэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмакратызму, такі лёс гэтая антысавецкая плыння. Уся тэорыя і практика нацыянал-дэмакрататаў паказала, што яны з часоў Каstryчнікавай Рэвалюцыі здрадзілі інтэрэсы працоўных Беларусі, што яны скрытна і адкрыта ў шаленай барацьбе змагаліся супроты дыктатуры пралетарыяту, прадаваўшыся

оптам і ў розніцу імпэрыялістам, што яны, спадзяючыся на атрыманьне права самастойнай экспленаціі працоўных Беларусі, перайшлі на службу імпэрыялізму, дапамагаючы капіталістычнай інтэрэнцыі.

Ня трэба ні на хвіліну забывацца, што небяспека нацыянал-дэмакратызму яшчэ і дагэтуль не здымаецца з парадку дню. Наша руйнуючая барацьба з нацыянал-апартунізмам у шэрагах КП(б)Б і нацыянал-дэмакратызмам па-за яе шэрагамі съведчыць аб вялічэзных посьпехах у справе большавізациі КП(б)Б. Але гэта зусім не азначае, што нацыянал-дэмакратызму, які атрымаў зьніштажаючы ўдар у адчыненай барацьбе, больш ня існуе. Ёсьць людзі, якія лічаць, што паколькі мы ў адчыненай бойцы разьблі нацыянал-дэмакратаў, значыць цяпер можна злажыць руки. Трэба рашуча біць па гэтых апартуністычных тэорыях, якія разбройваюць партыю ў далейшым змаганьні з нацыянал-апартунізмам і нацыянал-дэмакратызмам.

Ленін казаў, што: "Пакуль мы живём у дробна-сялянскай краіне, для капіталізму ў Рэсеі ёсьць больш моцная эканамічная база, чым для камунізму".

Цяпер іншыя абставіны. Партыя заўсяпчыла ўсё неабходнае для пабудовы сацыялізму СССР пераходзіць да непасрэднай пабудовы сацыялістычнага грамадства. Шырачэзныя пласты беднатаў і серадняцтва рашуча павярнулі ў бок сацыялізму. Гэта бяспрэчна. Але на вядомы час дробная таварная вытворчасць захоўваецца, а гэта значыць, што небяспека нацыянал-дэмакратызму, які харчуецца дробнай таварнай вытворчасцю, таксама захоўваецца.

У той час, калі апартуністы вядуць размовы аб тым, што нацыянал-дэмакратызму больш ня існуе, што ён нібыта канчаткова разьблі і зьнішчаны, якраз у гэты час партыя выкрыла новыя выступлены нацыянал-дэмакратаў у Беларускай Акадэміі Навук (філелёгічна дыскусія). Філелёгія – наука аб мове – аказаўлася арэнай клясавай барацьбы. Гэта абавяргае мірна настроеных мяшчан і паказвае, што мы павінны захоўваць баявую пільнасць, бо нацыянал-дэмакратызм імкнецца пралезці ва ўсе поры нашага эканамічнага і культурнага будаўніцтва, імкнецца з самага нечаканага боку выступаць супроты партыі, супроты дыктатуры працетарыяту.

Нямецкі крытык і пісьменнік Лесінг казаў: "В борьбе с моими противниками, в борьбе с теми, ко-го я ненавижу, я полезу повсюду, и если этот противник запрячется в археологию, я изучу археологию и археологией поколочу его".

Мы прапануем апартуністам, якія жадаюць "почыть на лаврах і спать спокойно, што никакая муха не кусала", памятаць, што партыя ў барацьбе на два франты моцна ўда-рыць і па тых, хто разбройвае яе ў змаганьні з нацыянал-апартуністамі, з нацыянал-дэмакратамі, і па тых, хто ўсыпляе пільнасць большавіцкіх радоў. Нам трэба, пасленна рыхтуючы працетарскія навуковыя кадры, "полезть всюду", каб выгнаць клясавага ворага адусюль, дзе ён адчынена выступае супроты дыктатуры працетарыяту і адтуль, дзе ён ціхай сапаю вядзе падкоп супроты савецкай систэмы.

Трэба перад кожным працетарам і працоўным селянінам "раскрыць карты" капіталістычнай рэстаўрацыі, неабходна выхоўваць нашу моладзь на традыцыях большавіцкай няпры-мірлівасці да ўсялякіх хібаў і ўхілаў ад Ленінскай лініі партыі.

Вялікадзяржайны шавінізм становіць галоўную небяспеку на даным этапе. У разалюці XVI з'езду ВКП(б) па справаўдачы ЦК ВКП(б) правільна гаворыцца аб тым, што: "Главную опасность на данном этапе представляет великодержавный уклон, пытающийся ревизовать основы Ленинской национальной политики и под флагом интернационализма прикрывающий стремления отживающих классов господствовавшей ранее великорусской нации вернуть себе утраченные привилегии".

БССР дасягнула вялікіх посьпехаў у галіне беларусізацыі, у галіне цеснага згуртавання працоўных розных нацый вакол ажыццяўлення Ленінскай лініі кампартыі ў нацыянальным пытаньні. Аднак гэтая наша работа сустракае супраціўленне з боку вялікадзяржайных шавіністаў, якія выступаюць супроты беларусізацыі, вядуць размовы аб перавагах вялікарускай культуры, аб тым, што ўсёроўна вялікаруская культура "поглотит" культуру нацменшасці, якія (культуры) нібыта штучна насаджаюцца.

Канцэнтруючы агонь па вялікадзяржайнаму ўхілу як галоўнаму на даным этапе ў справе ажыццяўлення Ленінскай нацыянальнай палітыкі, мы павінны ў той-же час бязылітасна змагацца з беларускім контр-рэвалюцыйным нацыянал-дэмакратызмам і шавінізмамі розных колераў.

Справа вызваленія БССР, справа эканамічнага і культурнага росцьцю Савецкай Беларусі адбывалася таксама ў жорсткай барацьбе за Ленінскую нацыянальную палітыку нашае партыі. Захоўваючы баявую пільнасць, змагаючыся з ухіламі ад партыйнай лініі і з прымірэнцтвам да іх, КП(б)Б будзе цвёрдым поступам ісъці да сацыялізму.

ЦІКАВА КРАЇНА... БІЛОРУСЬ

Наша газэта ня першая зъмяшчае перадрук тэксту пра Беларусь з замежнага выданья. Вядома, што погляды суседзяў на нашу краіну розніца ад нашых уяўленіяў пра сябе самых. Цяпер толькі пачынае фармавацца аблічча краю за мяжою, калі адыходзіць на другі плян постасць першага прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь і аб'ектам вывучэння становіцца беларускі народ – зъ ягонымі клопатамі і проблемамі, гісторыяй і сучаснасцю. Асабліва блізкія мы паводле мовы і лёсу да ўкраінцаў, чым тлумачыцца адмысловая ўвага ўкраінскіх сродкаў масавай інфармацыі да Беларусі. З увагі на тое, што мнóstва беларускіх газэтаў выходзіць у дэзвюх мовах, другая зъ якіх (а то і першая) – расейская, гэты тэкст зъмяшчаецца па-ўкраінску, як прыклад іншага, адрознага ад афіцыйнага, разуменія "раўнапраўя моў" і "славянскага братэрства".

Дмітрый ГУБЕНКО

«КОЛСГА» № 4 (13) чэрвень 2000 г.

Авторитарызм. Почекуши цей термін, будь-який чоловік відразу пригадае кілька режимів, що іх візначаюць як авторитарні: Франко – в Іспаніі, Пінчука – в Чилі, Лукашенка – у Беларусі... Тэце ж зовсім поряд!

А чи не здавалося вам, што авторитарызм мае свой перевагі перед цію розхлябаною, ні на що не здатно (причымні в Украіні) демократію? Так сось: мені теж так здавалося, докі я не відаў блізкую водначастаку невідому Беларусь.

Перші вражэнні: ось де справжній порядок! На вулицях чисто, безпечно (бо на кожному розі – міліціонер), у метро – ніякіх жебраків і торговців (себто ніхто не проштовхуецца крізь вагон, волаючи назвы газет), на вулицях кіоскі не псујут міськія краевиды. Отже, жити нібито можна. Толькі ось аби розігнати опозіційны мітинг, у місто вводяцца бронетранспартеры. А діячі опозіціі просто зникаюць... "безвісти". Студенты ж протестуюць прытавары позабутага у нас "примусовага розлодіння".

Цікава краіна Беларусь. І чому всі вважаюць, што близкі суседи не можуть быць цікавімі "за візначенням"? Беларусь насправді наш найближчы сусед та родич: різніца між украінскай і беларускай мовамі становіцца лише 17% лексики. А чи знаеце вы, што беларуская мова мае дві абеткі – кирилицю і латынку, а також дві правописні систэмы – совкову "наркомовку" і незалежніцкую "тарашкевицу"? Чи знаеце вы, што "найсідоміші" беларусы вважаюць себе "литвинамі", а Велике князівство Літвінскіе – середньовічную беларускую державу? До речі, у 1990 годзе Верховна Рада тоді ще БРСР висувала до Літвы територіальні прэтэнзіі на Вільнюс, як частину беларускай етнічнай тэрыторіі.

Беларускими етнічнымі землямі є також невельичка північна частина Чернігівщины (украінську, щоправда, ёсць больша частина Берестейщины, але – будемо паважати принцип недоторканности кордонів), звідки й походить, між іншым, пан президент Кучма.

Схожі мі не толькі культурно, але і у свойх проблемах. І багато в чому саме завдяки третій сестрі зі "спільнай колісні". Напевно, лише украінська та беларуская мовы маюць стыкі мутогеніні брыди з російскай: наш "суржик" та беларуская "трасянка". Лише наші два народы на пострадянскому просторі зазнали такого російшэння. Відчайдушні спроби свідомых беларусів зберегти свою національную ідентичнасць маюць стати для нас серыозным уроком, адже на прикладі Беларусі мі можемо побачыць, до чого може прывести запроваджэння в Украіні другую державную мову російскай. До реферэндуму 1995 года, на якому Лукашенко дістав згоду на двомовість, Мінск зовнішнё (реклама, вівікі) був беларускімістом, тепер – усе це переважно російскімістом. У містах з того часу майже не залишилося шкіл з беларускай мовою вікладання, поступово переводяцца на російскую і сільскія школы. Більш того, у Беларусі немає жоднога беларускімістога вишнога навчальнога закладу!

Але вбіти націю не так вже й легка. Минулорічны перепис населення у Беларусі, незважаючи на те, што навіть бланкі перепису були видруковані російскай, показав, што 37% населення республікі ўсе не відчураўся ріднай мовы. Побажаймо ж успіху свідомым беларусам, адже від таго, чи вдастся ім зберегті свою ідентичнасць, залежыць і наше майбутнє.

СЪМЕРЦЬ БЕЛАРУСКАГА ДУХУ

**«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПРЕПОДАВАНИЕ ВЕДЁТСЯ НА БЕЛАРУССКОМ ЯЗЫКЕ», –
ПРЫЗНАЛАСЯ НЯДАЎНА АДНА З ВЫКЛАДНІЦ БЕЛАРУСКАГА ГУМАНІТАРНАГА ЛІЦЭЮ**

Колькі гадоў таму на адным зъ ліцейскіх сходаў адзін з заснаўальнікаў і колішні выкладнік alma mater Анатоль Сідарэвіч неяк сказаў: «Трэба ўжо зачыняць гэтую багадзельню». Гэтая словаў надоўга засталіся ў памяці шматлікіх навучэнцаў. У той момент кожны зь іх напэўна падумаў: «Як гэта – зачыніць ліцэй, а як жа мы, ліцэісты?» Але зерне сумневаў паступова дало пастакі, што раскрылі рэалістычнейшы кругавід ліцэйскага жыцця, съязгнуўшы зь яго прагнілае покрыва рамантычнага захаплення. У гэтым новым, аб'ектуўнейшым абрэзе шмат што ўражвае, шмат што страшыць, шмат што выклікае пачуцьцё сораму й горычы, і моцна кранае за жывое.

Ужо ні для каго не сакрэт, што міжсобку навучэнцы ліцэю гавораць на «великом и могучем», а некаторыя, больш нахабныя, не саромеюцца паказаць сваё валоданье расейскаю моваю і перад выкладнікамі, балазе тыя і самі ня надта абцяжарваюць сябе вывучэннем беларускае мовы. Ды што казаць, калі бальшыня выкладнікаў у гутарках міжсобку карыстаецца небеларускаю моваю. Далей – болей. «Все проблемы лицея от того,

Яніна МЯЛЕШКА

Беларускі гуманітарны ліцэй – «кузьня адраджэнцаў». Гэтак называюць адзіную ў краіне навучальную ўстанову, дзе ўсе предметы цалкам выкладаюцца па-беларуску, а сярод выпускнікоў і выкладнікаў вялікі працэнт тых, каго нельга назваць прыхільнікамі цяперашняга палітычнага рэжыму, праз што ліцэй не аднойчы спрабавалі зачыніць. За тыя гады, што існуе ліцэй, у ім шмат што зъмянілася, але стэрэатыпы пра некалі ўнікальную ўстанову засталіся старыя. Ніхто ня хоча, каб яшчэ адно дасягненне пэрыяду кебічаўска-шушкевіцкае беларусізацыі ператварылася адно ў цену. На жаль, ад колішняе «кузьні адраджэнцаў» літаральна за апошнія колькі гадоў застаўся менавіта цену. І віна за гэта пляжыць не на ліцэістах, і не на дзяржаве. Выкладнікі й дырэктор ліцэю Уладзімер Колас ня здолелі ахаваць ліцэй ад заганых зъяў нашага часу, што нібы цвілія пакрылі муры й закуткі Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, як афіцыйна называецца ад 1998 году некалі ўнікальная навучальная ўстанова. Ідзі й мары множы людзей праз дзесяць гадоў ператварыліся ў нішто. Рамантызм, што панаваў у мурох на Кірава, 21, зъмяніўся цынізмам, грубым і непрыхаваным, як і ўсё ў нашым жыцьці.

Что преподавание ведётся на белорусском языке», – призналася нядаўна адна з выкладніц. І праўда, гэта ж так нямодна – па-беларуску, а ліцэй – установа сучасная. Ды, зрешты, да навучэнцаў, якія заўжды гавораць па-беларуску, ставяцца тут з шкадаваньнем... як да псыхічна хворых.

У ліцэі мова – пытанье балючae, але не адзінае, бо апрачатаго, што тут гавораць, дык

яшчэ часам вучаць і вучачца, хоць якасьць таго й другога няўхільна падае. Апрача таго, што прыметнік «гуманітарны» ў назове ліцэю азначае амаль поўную недасведчанасць ліцэістаў у гэткіх навучальных дысцыплінах як матэматыка, інфарматыка, фізыка, астрономія, хімія, дык жа й замежная мова вывучаецца ўсяго трох гадзін на тыдзень, а на лекцыях беларускае мовы над

ліцэістамі, як над рэпрэзентантамі новае папуляцыі віду школяроў, эксперыментуюць выпускнікі ВНУ і студэнты-практиканты. На занятках літаратуры некаторыя выкладнікі вядуць высокінтэлектуальны гутаркі з двайма-трайма навучэнцамі, якія на іхнюю думку ёсьць адзінымі носябітамі высокіх ідэй, якіх паводле вызначэння ня можа быць у рэшты групы, што сядзіць у клясе толькі для поўнага камплекту.

Тады зусім нядзіўна, што некаторыя пэдагогі пакрысе съплюваюцца й часам зъяўляюцца на працы ў нецьвярозым стане, а пасля абураюцца, што моцныя напоі карыстаюцца гэткай папулярнасцю сярод ліцэістаў. Побач з гэтаю заганаю згадваеца яшчэ адна, ня меньш небяспечная – схільнасць да самагубства. Спробы расставацца з жыцьцём – у ліцэі рэч ці не пэрыядичная. Нехта хоча некага напалонхаць, а хтосьці насамрэч ажыццяўляе гэткія намеры.

Усё гэта стварае нездаровы і неспрыяльны для навучання псыхалагічны клімат, што змушае задумацца – куды ж ідзе першы беларускі ліцэй? За што ж тады змагаліся, спадарства?

Выкладніцкая эліта Беларускага гуманітарнага ліцэю:

Лявон Баршчэўскі, Міхась Тычына, Ян Войніч, Уладзімер Емяльянчык, Алесь Жлутка, Васіль Сёмуха



БЯЗ ВЫБАРУ

ДАВОДЗІЦЦА СПАДЗЯВАЦЦА, ШТО УЛАДА ПЕРАНЯСЕ ПАРЛЯМЕНЦКІЯ ВЫБАРЫ НА ВЯСНУ 2001 ГОДУ,
А «АПАЗЫЦЫЯ», ПАКУЛЬ НЯ ПОЗНА, УСЁ Ж НАВАЖЫЦЦА ПАЙСЬЦІ «Ў НАРОД»

Андрей Млын

"Апазыцыя" пайшла на саступкі рэжыму. Калі яшчэ паўгода таму гаварылася аб магчымасці выбараў толькі ў Вярхоўны Савет паводле Канстытуцыі 1994 году, дык цяпер прапануеца "лашырэнне паўна-моцтваў парлямэнту", і хача не ўдакладняеца – якога, усім ясна – "лукашэнкаўскага". Але Лукашэнка на гэта не ідзе і ня пойдзе – гэта й дурнё ясна. Што ж тады? Яшчэ адна пяцігодка падпольнага змаганьня ды вулічных боек? Відавочна, што ад гэтага стаміліся ўсе – і "апазыцыя", і рэжым. Але зрухаў да пагаднення й кампромісу не назіраецца.

Выйсьця няма – гэта прызнаюць усе. Прынамсі сёньня на даляглядзе не відно ніякіх перамен. Перамоў таксама. І перамог. Хутчай за ўсё, калі да восені нічога ня зьменіца – улада ня выканае патрабаваньняў "апазыцыі", а "апазыцыя" ня пойдзе ў марыянэткавы "парлямент", дык Беларусь цягам наступных пяцёх гадоў чакаюць змрочныя "пэрспэктывы" – як палітычныя, гэтак і эканамічныя.

І гэта прытым, што патрэбка кам-прамісу ў саступак прызнана нават у асяродку "апазыцыйных" выбарцаў. Людзей незадавальняюць бясконцыя эўрапейскія ды амэрыканскія турнэ спадароў "эмагароў", якіх хутчэй знайдзеш у Вашынгтоне ці ў Вільні, як у Менску. Пра значэньне знадворнага падтрыманьня нашых палітыкаў шмат казаць няварта: нутраная палітыка беларуская цалкам залежыць ад ваганьня ў на заходні і ўсходніяй "біржах". Гэтак было цягам усяго XX стагодзьдзя, у гэтым палягае галоўная памылка беларускіх эліт – яны несамастойная ад свайго паўстаньня. Ніхто яшчэ зь беларускіх палітыкаў не спрабаваў замацаваць сваю ўладу, грунтуючыся на мясцовых сілах. Нястатча грошай, а значыцца й нетрываласьць свае ўлады змушала ўсіх краўнікоў Беларусі шукаць знадворнага падтрыманьня. Рыторыка прамаскоўскіх функцыянэраў з Дому ўраду ў "апазыцыйных" клеркаў з Варвашэні, Вінніцы і іншых месцах, наколькі падобная: адны пропануюць "вяртаньне" ў Эўропу, другія – "узъяднаньне" з Расеяй.

Па-за гутаркамі пра "легітимнасць" ды "дэмакратычнасць" усе, нават "народны прэзыдэнт", забываюцца на галоўнае – на народ. Народ, у якога ніхто гэтак і не запытаўся: "А што вам трэба, бра-точкі?" Народу ж не патрэбны ні "палацавы" парламэнт, ні "вярхоўны". Народу патрэбна нармальнае фун-кцыяняваньне ўсіх галін улады з за- бесільчэннем ягоных асноўных правой і свабод. Пра гэта заўжды

У краіне пачалася агітацый-
ная кампанія перад парля-
мэнцкімі выбарамі. Кампанія
пачалася ня сёньня, а тады,
калі з урадавага будынку на
пляцы Незалежнасьці ў Мен-
ску быў выселены апошні
дэпутат апошняга Вярхоўна-
га Савету, а створаны "нацыя-
нальны сход" быў падзелен-
ы на "палату прадстаўнікоў"
і "савет рэспублікі", як
сьцвярджала афіцыйная пра-
паганда – на ўзор француска-
га й амэрыканскіх заканадаў-
чых органаў. Вось жа ў гэтыя
"палаты" й прапануеца бе-
парусу абраць сваіх "дэпута-
таў" паводле "найдэмакратыч-
нейшага" Выбарчага кодэкса,
укладзенага і ўхваленага ў му-
рох Дому ўраду. Але, як відаць,
ня ўсе згодны на гэткія выбары.
Рэпрэзэнтанты "апазыцыі"
на сваім Кангрэсе дэмакратыч-
ных сіл заявілі, што ня пой-
дуць на "фарс" без выканань-
ня чатырох умоў: забесьпячэнь-
ня свабоды слова на тэлевізіі
і ў дзяржаўных газетах, выз-
валенія палітычных вязняў,
кардынальных зьмен у Выбар-
чым кодэксе й пашырэння
паўнамоцтваў парлямэнту.

гаворыць "апазыцыя". Міжтым "апазыцыя" зусім зъбілася з панталыку, ня цямячы – куды ідзём? Нават з умоваю няўдзелу ў "фарсе", сябры дэмакратычных партый і рухаў маюць кінуць усе намаганыні на інфармаваньне жыхарства краіны пра рэчаіснасць – гэткую, якой яна ёсьць, пра выбары – гэткія, якія рыхтуюцца, пра сябе – гэткіх, якія толькі адны здольны забясьпечыць краіну чаканым спакоем і дабрабытам. Ня тое, каб у якой Татаршчыне на Маладзечаншчыне ці ў Квасынічах на Случчыне ведалі пра спадарства Вячорку, Гразнову, Шчукіна ды інш. Пра іх амаль, ці зусім ня ведаюць нават у Менску!

Мы – бяз выбару. Мы ня ведаем, што чакае нас заўтра. Мы нікому ня верым. Мы нікуды не ідзём, і ня пойдзем, бо неўзабаве сядзеньне на месцы ператворыцца ў рэфлекс. Даводзіца спадзявацца, што ўлада перанясе парламэнцкія выбары на вясну 2001 года, а "апазыцыя", пакуль ня позна, усё ж наважыцца пайсьці "у народ".



Ён нам не паможа

«ДЫЯЛЁГ» СКОНЧАНЫ

Тацяна ПЕТУХОВА

На дэмакратычнасць і спра-
вядлівасць восеньскіх выбараў спадзявацца ня варта. Улады паказалі свае здольнасці "дамаўляцца" з раҳманымі беларусамі. Падманваць жа найлег-
кавернейшых замежных дыпля-
матаў яны больш ня могуць. У
часе г. зв. "дыялёту" дарма-
толькі пераведзена папера.
Шаснаццаць пунктаў папраў да
Выбарчага кодаксу съпярша-
былі прапанаваны на разгляд
экспэртнай групе, пасля —
больш як ста рэпрэзэнтантамі
грамадзка-палітычных аб'яд-
нанняў. Іх ухвалілі. Празь сіта-
дзяржаўных інстанций і камісій
съліс папраў выйшаў пакароча-
ны на трох пунктаў, а ў адмініст-
рацыі прэзыдэнта ад іх заста-
лося толькі шасцьць неістотных
пунктаў, аднагалосна ўхвале-

ных "палатай прадстаўнікоў". Гэта было шокам для экспертаў "дзяялёгу", якія на сваім сходзе спачатку "нарадзілі", а пасля й "забілі" ідэю напісаньня заявы пратэсту супраць парушэння сваіх правоў. Неўзабаве абвясzcіці аб сваім расчараўаньні і Аляксандар Фядута, які ачольваў групу экспертаў у проблематыцы сродкаў масавай інфармацыі. Ягоныя прапановы для забесьпячэння роўнага прыступу да мэдый усім удзельнікам выбараў былі ўхвалены экспертамі двойчы, а на абмеркаваньне удзельнікаў "дзяялёгу" выносілася разалоця ў невядомага паходжаньня. Урэшце, не стрываўшы ганьбы й падману (а можы самападману?), "маёр сышоў". "Дзяялёг" скончаны: "Усім спасіба, усе свабодны".

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЕЗД – ПРАФАНАЦЫЯ ІДІ ЯК РЭФЛЕКС

“Другі Усебеларускі зьезд, сабраўшыся ў Менску праз чвэрць стагодзьдзя пасля першага Усебеларускага зьезду і выслушайшы спавешчанын аб падзеях у Беларусі ў часе між абодвумі зьездамі, аднагалосна пастановіў: 1. Вызнаць правільнай і зноў пацьвердзіць гісторычную пастанову Рады Беларускага Народнае Рэспублікі, што, маючи паўнамоцтвы першага Усебеларускага зьезду 1917 году, на сваім сходзе 25 сакавіка 1918 году аб незалежнасці ад Беларускага дзяржавы. Той першы Зьезд быў разагнаны бальшавікамі, але дэлегаты паспелі абраць Раду Зьезду, што пазней, ператвораная ў Раду Беларускага Народнае Рэспублікі, абвясzcіла 25 сакавіка 1918 году аб незалежнасці ад Беларускага дзяржавы. Той першы Зьезд быў і адзіным у гісторыі ўсенародным сходам, што рэпрэзэнтаваў усе пласты беларускага грамадства – ад сялян да зямлян, ды складаўся з дэлегатаў ад усіх Беларусі – ад Смаленшчыны да Беласточчыны, ад Віленшчыны да Берасцейшчыны. Другі Усебеларускі зьезд, зладжаны пры канцы 1944 году Беларускую цэнтральнай радаю супольна з немецкай акупацийнай адміністрацыяй ня толькі ня меў гэткае рэпрэзэнтацийнай сілы, але й складаўся з дэлегатаў, якія блізка ня гвалтам звёзліся ў сталіцу, амаль з усіх бакоў аточаную беларускімі савецкімі партызанамі і бальшавіцкімі войскамі. Пра харкатар гэнага другога Усебеларускага зьезду добра съведчыць рэзалюцыя, ухваленая аднагалосна ягонымі дэлегатамі.

Першы Усебеларускі зьезд сабраў сваіх дэлегатаў у сінезні 1917 году з мэтай аблічавання лёсу краю і вызначэння ягонага статусу – як незалежнага гаспадарства ці аўтаноміі ў складзе расейскага дзяржавы. Той Зьезд быў разагнаны бальшавікамі, але дэлегаты паспелі абраць Раду Зьезду, што пазней, ператвораная ў Раду Беларускага Народнае Рэспублікі, абвясzcіла 25 сакавіка 1918 году аб незалежнасці ад Беларускага дзяржавы. Той першы Зьезд быў і адзіным у гісторыі ўсенародным сходам, што рэпрэзэнтаваў усе пласты беларускага грамадства – ад сялян да зямлян, ды складаўся з дэлегатаў ад усіх Беларусі – ад Смаленшчыны да Беласточчыны, ад Віленшчыны да Берасцейшчыны. Другі Усебеларускі зьезд, зладжаны пры канцы 1944 году Беларускую цэнтральнай радаю супольна з немецкай акупацийнай адміністрацыяй ня толькі ня меў гэткае рэпрэзэнтацийнай сілы, але й складаўся з дэлегатаў, якія блізка ня гвалтам звёзліся ў сталіцу, амаль з усіх бакоў аточаную беларускімі савецкімі партызанамі і бальшавіцкімі войскамі. Пра харкатар гэнага другога Усебеларускага зьезду добра съведчыць рэзалюцыя, ухваленая аднагалосна ягонымі дэлегатамі.



Менскі гарадзкі тэатар 27 чэрвеня 1944 году
у часе ладжаньня II Усебеларускага зьезду.
У гэтым сама будынку адбываўся і
I Усебеларускі зьезд у сінезні 1917 году

Сцэнарія зьезду арганізаторы цяперашняга падсвядама возьмуць узорам. Гэтаксама гучыць праўны рэзалюцыя, гэтаксама ўсе гласна выгукіць: “Жыве Беларусь!” Застанецца старой і істоты зьезду – ён выбухне, але ўпустую.

Реч ня ў тым, колькі тысяч чалавек дашлюць ад сябе дэлегатаў. Зьезд ня можа быць “усебеларускім” субектам. Беларусь – гэта зусім ня тое, што Рэспубліка Беларусь, гэта нашмат бо-

лей – на поўнач, поўдзень, захад і ўсход. Бяз некалькіх мільёнаў беларусаў Беласточчыны, Віленшчыны, Смаленшчыны, Браншчыны й паўночнае Чарнігаўшчыны цяперашні Зьезд лепей было б называць Усердзспубліканскім зьездам.

Праблема і ня ў колькасці людзей, якія выбираваюць сваіх дэлегатаў. Беларуская нацыя дагэтуль не сфармавана як грамадзянская супольнасць людзей усіх нацыянальнасцяў, якія жывуць у Беларусі і ўсведамляюць сябе беларусамі. Народ Беларусі – гэта не электарат Лукашэнкі. Эты тыя, хто ўсведамляюць сябе народам, перадусім гэзв. “Съведамыя” беларусы, а не савецкія беларусы, якія хацелясь б палкоўніку Замяталіну. Але нават сярод “съведамых” беларусаў не было ня будзе ўлучаныя дэлегатаў. Што казаць пра “люмпэн”, які гэтаксама хоча пачувацца народам...

Таму толку зь зьезду ня будзе. Бозьедуцца патрэбныя людзі ў патрэбнае месца і прымуць патрэбныя паперы, а пасля напішуть казку пра трэці Усебеларускі зьезд, зьезд за незалежнасць; а ў “Советской Белоруссии” якая-небудзь Каця Пранік і Людзялюкова накрэмзае паскіль на “здраднікаў беларускага народу вячорак, стажевічай і старкевічай”, не забывшы далучыць да каторты “прадажных акупімпрыялізму” усіх каго толькі можна.

А можна ўяўіць тое, што кожны хоча сабе ўяўіць, як уяўляюць сябе беларускім прэзыдэнтам Радаслаў Астроўскі. Няхай гэта будзе трэці Усебеларускі зьезд, няхай на яго зьедуцца лепшыя сыны й дочки беларускага народу (гэта сапраўды можна ўяўіць – не спрачаць), няхай яны прымуць Акт незалежнасці, няхай жыве Беларусь! Няхай бы так было!

ПРЫВІТАЛЬНАЯ ТЭЛЕГРАМА АДОЛЬФУ ГІТЛЕРУ АД ДРУГОГА УСЕБЕЛАРУСКАГА ЗЬЕЗДУ

“Правадыру Вялікае Нямеччыны Адольфу Гітлеру. Другі Усебеларускі зьезд, на які 27 чэрвеня 1944 году зъехаліся ў сталічны горад Беларусі Менск 1039 прадстаўнікоў беларускага народа, даручыў мне даслаць Вам, Фюрэру, вітанье і запіснік Вас, што беларускі народ будзе наязомна змагацца побач з нямецкімі жаўнерамі супольнага нашага ворага – бальшавізму. Мы спадзяёмся ў верым у канчальную пе-

рамогу пад Вашым кіраўніцтвам, што пры будове Новай Эўропы прынясе щасцілівую будучыню беларускаму народу. Няхай жыве перамога! Прэзыдэнт Беларускага цэнтральнага рады Радаслаў Астроўскі.”

Тэлеграма Адольфу Гітлеру не прадбачылася арганізатарамі другога Усебеларускага зьезду. Яна паўсталала ў выніку адмысловых акалічнасцяў. У якасці гасцей зьезду прысутнічалі

предстаўнікі нямецкіх акупацийных улад. Калі Зьезд дабягаў да канца, да прэзыдэнта Зьезду Аўхіма Кіпеля прыйшёў перакладнік Генэральнага камісара па абароне Беларусі Сівіца з закідам, чому на выслана прывітальная тэлеграма Фюрэру Адольфу Гітлеру. Таму прэзыдэнт Беларускага цэнтральнага рады Радаслаў Астроўскі на месцы адрадзіў зъмешчаны гэтта тэкст тэлеграмы, ухваленай Зьездам.

Посты ўтвараюць заходы супадаючы з гэтымі рэдакцыяў.

Рэдакцыя можа публікаваць артыкулы для падпісі.

Да 21.03.1903 года выдаётся з новым «Свіецкай Беларусь».

Спасланы на газету «Радавая Беларусь» ўважаючы